

ЛІТАРАТУРА і МАСТАЦТВА

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПРАУЛЕННЯ СІЮЗА ПІСЬМЕНІКАУ БССР

№ 2 (1328)

Серада, 7 студзеня 1959 года

Цана 40 кап.

Працоўныя Савецкай Беларусі ўрачыста і радасна адзначылі 40-годдзе Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі.

Свята вылілася ў хвалючую дэманстрацыю палымнага патрыятызму, непарушнай дружбы народаў нашай Айчыны, глыбокай і бязмежнай любові беларускага народа да слаўнай Камуністычнай партыі — арганізатара і натхніцеля ўсіх перамог у будаўніцтве камунізма.



Мінск, 4 студзеня 1959 г. Мітынг працоўных горада на плошчы імя Леніна. Выступае Першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Старшыня Савета Міністраў Саюза ССР таварыш М. С. Хрушчоў.

Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Савецкага Саюза Прэзідыуму Вярхоўнага Савета Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік Савету Міністраў Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі

У светлыя і радасныя дні вялікага нацыянальнага свята — саракагоддзя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Кампартыі Беларусі — мы, удзельнікі ўрачыстага пасяджэння Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, ад імя мільянаў працоўных рэспублікі мы выказваем шчырую падакту Цэнтральнаму Камітэту КПСС, Прэзідыуму Вярхоўнага Савета Саюза ССР і Савету Міністраў ССР за поўнае цэльнае і сардэчнае палымнае слова прывітання беларускаму народу ў сувязі з саракагоддзем рэспублікі і Кампартыі Беларусі, за высокую ўзнагароду ордэнам Леніна, яким у парадакдзень юбілея адзначан працоўны пазвіг рабочых, сялян і інтэлігенцы Беларусі ў пасляваенныя гады.

Беларускі народ і яго слаўны авангард — Камуністычная партыя з гонарам вытрымалі суровыя выпрабаванні Вялікай Айчыннай вайны. Больш чым мільён беларусаў мужна адраіліся ў рэдах Савецкай Арміі. Беларускія партызаны і падпольныя партыйныя арганізацыі паказалі высокую стойкасць і масавы героізм у барацьбе супраць фашысцкіх захопнікаў.

Памятай, незабытай вяхой увойдзе ў гісторыю Савецкай Беларусі вялікае нацыянальнае свята — 40-годдзе ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі. З пачаткам глыбокага гонару падвожаць працоўныя рэспублікі вынікі самаадданага працы, вынікі барацьбы за развіццё ўсіх галін народнай гаспадаркі і культуры. Паспехі беларускага народа за гады Савецкай улады велічавыя. Узнагароджанне рэспублікі другім ордэнам Леніна з'яўляецца высокай адзнакай самаадданага працы рабочых, калгаснікаў і інтэлігенцы рэспублікі.

ЦК КПБ, члены рэвізійнай камісіі КПБ, старыя бальшавікі, перадавыя людзі прамысловасці і сельскай гаспадаркі, вядомыя дзеячы навукі і культуры, дарагія госці — пасланцы братніх саюзных рэспублік.

Узнагарода нашай рэспублікі — гэта высокая адзнака заслуг працоўных Беларусі ў справе будаўніцтва камунізма. Яна паўвае гордасцю нашых сэрцаў, натхняе на новыя працоўныя пошукі. І мы клічам, што ўсе нашы сілы, усе наша жыццё аддадзім табе, Радзіма, табе, партыя, табе, вялікі савецкі народ.

Пасля выгнання і разгрому нямецка-фашысцкіх акупантаў Камуністычная партыя ўзяла беларускі народ на ліквідатыўны цяжкіх вынікаў вайны. На дапамогу яму прыйшлі брацкія народы нашай краіны і перш за ўсё вялікі рускі народ. Яны дапамагалі працоўным Беларусі хутка залчыць раны вайны, аднавіць разбураную гаспадарку і рушыць да наперад, па шляху няўхільнага росту.

Лікуе беларускі народ. Урачыста і прыгожа выглядае ў гэтыя дні адраджаны Мінск. Усёю на фасадах дамоў вялікія партрэты вялікіх праўдзіроў пралетарыята Карла Маркса і Ул. І. Леніна, партрэты кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. Вуліцы і плошчы Беларускай сталіцы ўпрыгожаны дзяржаўнымі flagami ССР, БССР і братніх саюзных рэспублік, транспарантамі і пано, гірляндамі ілюмінацыяй.

Позіркі ўсіх прысутных звернуты на сцэну. У глыбіні яе, на фоне дзяржаўных flagaў ССР і БССР — вялікі бюст заснавальніка Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы Уладзіміра Ільіча Леніна. На чырвоным палотнічкі напісана: «40 год КПБ і БССР». Я дзяржаўных flagaў застыла ганаровая вярта.

У агні Кастрычніка, у барацьбе за станаўленне Савецкай улады і ў бітвах за незалежнасць сацыялістычнай Айчыны набылі беларусы сваю дзяржаўнасць. Сорак год назад, у канцы снежня 1918 года, створана Камуністычная партыя Беларусі — адзін з баявых атрадаў Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

Сёння, святкуючы 40-годдзе Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі, працоўныя рэспублікі з радасцю аглядаюцца на пройздзены шлях і заслужана ганарачна выдатнымі поспехамі, дасягнутымі ім пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі Савецкага Саюза ва ўсіх галінах эканомікі і культуры.

Некалькі дзён сталіца Беларусі прымае дарагіх гасцей. На нацыянальнае свята беларускага народа прыехалі пасланцы вялікага рускага народа, суседняй Украіны і далёкага Казахстана, сонечнай Грузіі і квітнечай Арменіі — з усіх брацкіх рэспублік Вялікага Савецкага Саюза. Як родных братоў сустрэкалі іх мінчане. І на вуліцах горада можна было пачуць украінскую, казахскую, узбекскую, таджыкскую мовы. Госці знаёміліся з Мінскам, любаваліся яго выдатнымі месцамі.

11 гадоў. Бурнымі доўга не змаўкаючымі апладзісентамі сустракаюць прысутныя паўдзеньне Першага сакратара ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў ССР тав. М. С. Хрушчоў, кандыдата ў члены Прэзідыума ЦК КПСС, першага сакратара ЦК КП Беларусі тав. К. Т. Мазурава, Старшыня Савета Міністраў БССР тав. М. Я. Аўхімовіч, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. В. І. Казлова, сакратар тав. П. Я. Кісялёва, Ф. А. Сурганова, Ц. С. Гафілімонава, камандуючага войскамі БВА Маршала Саюза тав. С. К. Цімашэнкі, першага намесніка вета Міністраў БССР І. Ф. Клімана і А. І. З-публіканскага савета профсаюзаў тав. У. Н. Чычка аддзелаў ЦК КПСС тав. У. Н. Галоўнага рэдактара «Правды» тав.

Першы з'езд КП(б)Б, які адбыўся 30—31 снежня 1918 года, прыняў рашэнне аб дзяржаўным ладзе Беларусі. Першага студзеня 1919 года быў апулікаван Маніфэст Часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі аб утварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Збыліся адвечныя спадзяванні беларускага народа аб свайой дзяржаўнасці і нацыянальнай незалежнасці. Яны ажыццявіліся дзякуючы мудрай ленынскай нацыянальнай палітыцы Камуністычнай партыі, сувесціа-гістарычнай перамозе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і братняй дапамозе вялікага рускага народа.

Выдатны дасягненні апошніх год мы непарарна звязваем з усенароднай барацьбой за выкананне дырэктыв XX з'езду КПСС, гістарычных рашэнняў Цэнтральнага Камітэта КПСС і Савецкага ўрада ў галіне сельскай гаспадаркі, з тымі важнымі мерамі паліпашэння форм і метадаў кіраўніцтва гаспадаркай, якія свесасова і энэргічна былі ажыццяўлены партыяй.

Над буднікам Беларускага дзяржаўнага ордэна Леніна Вялікага тэатра оперы і балету развіваюцца дзяржаўныя flagi ССР і Беларускай рэспублікі. На фасадах — вялікія партрэты Карла Маркса і Ул. І. Леніна, кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. Я дзяржаўных flagaў застыла ганаровая вярта.

У прэзідыуме займаюць прадстаўнікі дэлегацыі дэпутатаў Урачыстага пасяджэння Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Царызм і вайна пакінулі ў спадчыну маладой Савецкай Беларусі толькі гора, галечу і разарэнне. Але беларускі народ, вызвалены ад прыгнёту арыстакратыі, стаўшы гаспадаром свайго лёсу, узяўся да вяршніх стваральнай працы.

На ўрачыстым знаходзіцца наша сацыялістычная сельская гаспадарка. Ажыццяўляючы мудрыя рашэнні Цэнтральнага Камітэта КПСС і Савецкага ўрада, працоўныя Беларусі за апошнія пяць год значна павялічылі ў калгасах і саўгасах збор ашожжа, бульбы і іншых прадуктаў земляробства. Узрасло пагаляе ўсіх відаў грамадскай жыццёва, вытворчасць мяса ў калгасах і саўгасах павялічылася ў 1,6 малака — у 3,3 раза.

Вялікім вехамі ў жыцці нашых дзядоў і бабаў былі неадароды, халера, пажар або вайна. Шэрыя і аднастайныя дні складаліся ў месяцы і гады, у доўгі ці кароткі чалавечы век, асветлены лучынаю, затуманены слязою, ахутаны адвечнаю маўклівасцю і сумам. Іншае ў маленстве нас первалі дзяды, што жанкі, жыўчы на краі зямлі, кладуць прасніцы на Месяц — ні што іншае, як твар на Авеля, узнятая на кайнавымі вершлі.

У прэзідыуме займаюць прадстаўнікі дэлегацыі дэпутатаў Урачыстага пасяджэння Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

За гады Савецкай улады непанянальна амянілася жыццё беларускага народа, назаўбедзі скончана з галечы і бяздраўем працоўных. У выніку паслядоўнага ажыццяўлення ленынскай нацыянальнай палітыкі, Беларусь з адсталай у мінулым украіны былой царскай імперыі ператварылася ў краіну сучаснай прамысловасці, буйнай механізаванай сельскай гаспадаркі і багатай культуры, нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па амету.

Сярод прапаўнікоў беларускай вёскі шырока разгарнулася спадчыніца за паспяховае выкананне усенароднай задачы — у бліжэйшыя гады дагнаць Злучаныя Штаты Амерыкі па вытворчасці асноўных прадуктаў жыццёвага ладу на душу насельніцтва. Ужо ў 1958 годзе рэспубліка перавысіла ўзровень ЗША па вытворчасці малака на душу насельніцтва.

А ўрачыстым знаходзіцца наша сацыялістычная сельская гаспадарка. Ажыццяўляючы мудрыя рашэнні Цэнтральнага Камітэта КПСС і Савецкага ўрада, працоўныя Беларусі за апошнія пяць год значна павялічылі ў калгасах і саўгасах збор ашожжа, бульбы і іншых прадуктаў земляробства. Узрасло пагаляе ўсіх відаў грамадскай жыццёва, вытворчасць мяса ў калгасах і саўгасах павялічылася ў 1,6 малака — у 3,3 раза.

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

У верасні 1939 года дзякуючы мудрай палітыцы Камуністычнай партыі і брацкай дапамозе народаў Савецкага Саюза былі ўз'яваны ўсе беларускія землі ў адзінай Беларускай Савецкай сацыялістычнай дзяржаве.

Мы поўны рашучасці ў бліжэйшыя гады забяспечыць вытворчасць не менш чым 90 цэнтнераў мяса (ва ўбойнай вазе) на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў з тым, каб дагнаць ЗША і па вытворчасці мяса на душу насельніцтва.

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Слаўную старонку ў гісторыю нашай Радзімы ўпісалі беларускі народ і яго баявы авангард — Кампартыя Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Беларусь адна з першых прыняла на сябе ўдар узброеных да зубоў фашысцкіх пошчыпачаў. Смерць і ваяноўленне прынеслі з сабой на нашу зямлю гітлераўскія захопнікі. Але савецкі народ не пакарыўся. Не змеркне ў вяхах легендарнага мужнасці абаронцаў Брэсцкай крэпасці, самадзяржна барацьба савецкіх воінаў і ўсяго савецкага народа, у тым ліку беларускага народа, супраць захопнікаў.

Калгаснае сялянства рэспублікі, натхнёнае рашэннямі снежаньскага пленума ЦК КПСС, прыкладзе ўсе намаганні да таго, каб дабіцца далейшага ўмацавання эканомікі калгасаў, павелічэння вытворчасці сельскагаспадарчых прадуктаў. І мы, удзельнікі ўрачыстага пасяджэння Вярхоўнага Савета БССР і Цэнтральнага Камітэта Кампартыі Беларусі, ад імя работнікаў сельскай гаспадаркі запэўніваем ЦК КПСС і Савецкі ўрад, што задачы, пастаўленыя ў гэтых даклада таварыша М. С. Хрушчоўа на

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Сардэчная падзяка беларускага народа

У сувязі з 40-годдзем Беларускай ССР, Кампартыі Беларусі і ўзнагароджаннем рэспублікі ордэнам Леніна ў адраце Цэнтральнага Камітэта КП Беларусі, Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, Савета Міністраў БССР і грамадскіх арганізацый рэспублікі паступілі прывітанні і віншаванні ад усіх брацкіх савецкіх рэспублік, ад дзяржаўных устаноў і пралетарыятаў, партыйных і грамадскіх арганізацый і асобных грамадзян Савецкага Саюза.

Цэнтральны Камітэт КП Беларусі, Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР, Савет Міністраў БССР ад імя ўсяго беларускага народа выказваюць ім сваю глыбокую ўдзячнасць і сардэчную падзяку за цёплыя прывітанні і шчырыя пажаданні далейшых поспехаў працоўным Савецкай Беларусі ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у барацьбе за камунізм.

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

ЦЭНТРАЛЬНЫ
КАМІТЭТ
КП БЕЛАРУСІ

ПРЭЗІДЫУМ
ВЯРХОЎНАГА САВЕТА
БЕЛАРУСКАЙ ССР

САВЕТ МІНІСТРАЎ
БЕЛАРУСКАЙ
ССР

Урачыстае пасяджэнне Вярхоўнага Савета БССР і ЦК КП Беларусі, прысечанае 40-й гадавіне з дня ўтварэння БССР і Камуністычнай партыі Беларусі, сабраліся дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР і Вярхоўнага Савета БССР, члены і кандыдаты ў члены

Непарушнае адзінства партыі і народа

Мітынг працоўных у Мінску

Раздасныя, хвалюючыя дні перажывае беларускі народ. Узнагароджанне рэспублікі другім ордэнам Леніна, прыбітанне Цэнтральнага Камітэта КПСС, Праўдзіума Вярхоўнага Савета Саюза ССР і Савета Міністраў ССР, прыезд у Беларусь Першага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Савета Міністраў ССР таварыша М. С. Хрушчова з'яўляюцца вялікімі падзеямі ў жыцці працоўных, натхняюць іх на новыя подзвігі ў імя росквіту любімай Радзімы. Рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя залюбяць аб сваёй рашучасці, не шкадуючы сіл і энергіі, змагацца за ажыццяўленне велічных планаў камуністычнага будаўніцтва.

У яркую дэманстрацыю згуртаванасці беларускага народа вядома Камуністычнай партыі і яе Ленінскага Цэнтральнага Камітэта, вядома Саветскага ўрада выліўся мітынг працоўных у горадзе Мінску, прысвечаны 40-й гадавіне з дня ўтварэння Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі, узнагароджанню Беларусі другім ордэнам Леніна. З рашучасцю і тэмемі мігачы накіраваліся на святоточныя вуліцы да плошчы імя У. І. Леніна. Яны неслі партыі кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Саветскага ўрада, флагаў.

На мітынг прысутнічалі дэлегацыі ўсіх абласцей рэспублікі, якія прымаў ўдзел на ўрачыстым пасяджэнні Вярхоўнага Савета БССР і Цэнтральнага Камітэта КП Беларусі, калгаснікі прыгарадных вёсак. Да пачатку мітынгу на плошчы сабралася 120 тысяч чалавек.

На фасадзе будынка Дома ўрада—вялікі партрэт Карла Маркса і У. І. Леніна, кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Саветскага ўрада. На чырвоным палотнічкім напісаны словы: «Нахай жыць 40-я гадавіна Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі!», «Нахай жыць 40-я гадавіна Камуністычнай партыі Беларусі—баявога атрада вялікай Камуністычнай партыі Саветскага Саюза!», «Нахай жыць і працітае дружба народаў ССРР—крыніца сілы і магутнасці нашай многанациональнай Саветскай Радзімы!».

12 гадзін. На ўрачыстую трыбуну падняліся Першы сакратар ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў ССР тав. М. С. Хрушчов, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Беларусі тав. К. Т. Мазураў, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў РСФСР тав. Д. С. Палажыскі, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета УССР тав. Д. С. Каротчанка, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Латвіі тав. Я. Э. Калібернін, Старшыня Савета Міністраў БССР тав. М. Я. Аўхімовіч, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета БССР тав. В. І. Казлоў, сакратар ЦК КПБ тав. П. Я. Кісялёў, Ф. А. Сурганав, Ц. С. Гарбуноў, Д. Ф. Філімонаў, кандыдаты ў члены Вярхоўнага Савета Беларускай вайскай акругі, Маршал Саветскага Саюза тав. С. К. Цімашанка, першы намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР тав. І. Ф. Клімаў, А. І. Золуў, старшыня Рэспубліканскага савета прафсаюзаў тав. І. М. Макараў, загадчык аддзелаў ЦК КПСС тав. У. Н. Малін і Л. Ф. Ільічов, галоўны рэдактар газеты «Правда» тав. Н. А. Сапкоў, сакратар ЦК КП Узбекістана тав. М. А. Абдуразакаў, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Казахскай ССР тав. Ж. А. Ташаев, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР тав. М. Д. Чубінідзе, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Азербайджанскай ССР тав. І. К. Абдулаев, першы сакратар ЦК Кампартыі Малдавіі тав. З. П. Сярдзюк, намеснік Старшыні Савета Міністраў Гіргіскай ССР тав. М. Мамбеталіев, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Таджыкскай ССР тав. М. Рахматаў, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Армянскай ССР тав. Ш. М. Арушанян, сакратар ЦК Кампартыі Туркменіі тав. Р. А. Чарыеў, першы сакратар ЦК КП Літвы тав. А. Ю. Снечук, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Літоўскай ССР тав. Ю. І. Палежнік, Старшыня Савета Міністраў Літоўскай ССР тав. М. Ю. Шумаскас, намеснік Старшыні Савета Міністраў Эстонскай ССР тав. В. І. Клаўсан, міністры БССР, першыя сакратары аб'ёмаў КП Беларусі і іншыя.

Прысутныя на плошчы бурнымі апладысманамі сустракаюць тав. М. С. Хрушчова, дарагіх гасцей і кіраўнікоў Камуністычнай партыі і ўрада Беларусі.

Мітынг, прысвечаны 40-й гадавіне з дня ўтварэння Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі, узнагароджанню БССР другім ордэнам Леніна, адкрыў першы сакратар Мінскага абкома КПБ тав. В. Ф. Шаўра. Архэстр выконвае Дзяржаўныя гімны ССРР і Беларускай ССР.

Слова атрымлівае кандыдат у члены Праўдзіума Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Саветскага Саюза, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі тав. К. Т. Мазураў.

— Беларускі народ,—гаворыць ён,—перажывае хвалюючы, радасныя дні. Спобывае 40 год з дня ўтварэння Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі. А нездоўга да гэтай знамянальнай даты Указам Праўдзіума Вярхоўнага Савета ССРР за паспяховае аднаўленне разбуранай у перыяд вайны народнай гаспадаркі і вялікія поспехі беларускага народа ў далейшым развіцці прамісловасці, будаўніцтва, сельскай гаспадаркі і культуры Беларускай ССР узнагароджана ордэнам Леніна.

Сваё свята мы адзначаем з асаблівай радасцю яшчэ і таму, што да нас прыйшлі высокія госці—вялікі друг беларускага народа наш дарагі Мікіта Сяргеевіч Хрушчов (апладысменты), дэлегацыі ўсіх братніх рэспублік.

Дазвольце ад вашага імя, ад імя ўсяго беларускага народа гарача вітаць наша дарагога госця—Мікіта Сяргеевіча Хрушчова і ўсіх дарагіх гасцей з братніх рэспублік. (Працяглыя апладысменты).

Дазвольце мне ад імя і па даручэнню ЦК КПБ, Праўдзіума Вярхоўнага Савета і ўрада Беларускай ССР сардэчна павітаць вас і ў вашай асобе ўсіх рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыю Саветскай Беларусі з вялікімі святамі, а таксама з узнагароджаннем рэспублікі высокай узнагародай—ордэнам Леніна. (Апладысменты).

Працоўныя Саветскай Беларусі горды тым, што яны разам з усімі народамі магутнага Саветскага Саюза, пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі прайшлі свой 40-гадовы шлях—шлях вялікіх перамог і адзінства.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, якая развіла ланцугі сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёчэння, вызваліла беларускі народ ад галечы і бяспраўя, адкрыла яму шлях да чалавечага шчасця.

Чатыры дзесяцігоддзі жыцця Беларускай Саветскай Рэспублікі ясправа і чэракануца даказалі вялікую жыццёвую сілу сацыялістычнага ладу, творчыя здольнасці і таленты вызваленага ад акаў эксплуатацыі працоўнага народа, правільнасць і мудрасць ленынскай нацыянальнай палітыкі Камуністычнай партыі, жыццёвую сілу непарушнай дружбы і брацкага супрацоўніцтва саветскіх народаў.

Саветская Беларусь сёння—адзін з важнейшых эканамічных раёнаў краіны, рэспубліка магутнай і выкараваўчай індустрыі. Беларускія прадпрыемствы выпускаюць цяпер за 20 дзён столькі прадукцыі, колькі прамісловасць гэтай краіны выпускала да рэвалюцыі за цэлы год.

Вялікі пераўтварэнні, асабліва за апошнія гады, адбыліся ў беларускай вёсцы. Сельская гаспадарка рэспублікі ідзе па шляху наўдзілівага ўдому. З году ў год павялічваецца вытворчасць сельскагаспадарчых прадуктаў, расце пагадоўе грамадскай жыццё.

Павялічваецца дабрабыт беларускага народа, расцітае яго культура.

Клопаты ад добрабыта народа, аб задавальненні матэрыяльных і духоўных запатрабаванняў працоўных з'яўляюцца галоўнымі клопамі Камуністычнай партыі і Саветскага ўрада. Таму кантрольнымі лямі развіцця народнай гаспадаркі ССРР на 1959—1965 год пачаў з далейшым развіццём пэўнай прамісловасці прадугледжваецца вялікі рост вытворчасці тавараў народнага спажывання, значнае павышэнне рэальнай заробковай платы рабочых і служачых і даходаў калгаснікаў пры скарачэнні рабочага дня рабочых і служачых. Велізарныя спадкі ўкладваюцца ў жыллёвае будаўніцтва. Толькі за люты 1958 год уведзена ў эксплуатацыю ў Мінску 287 тысяч квадратных метраў жыллой плошчы. 11 тысяч сем'яў мігачы атрымалі ў мінулым годзе новыя кватэры.

Снежанскі Пленум ЦК КПСС, разгледзеўшы ўмнікі развіцця сельскай гаспадаркі ў краіне за пэўны год і адзначыўшы дасягнутыя вялікія поспехі, прызнаў рэальнай для ажыццяўлення ўжо ў надыходзячай сімвалічнай задачы—дагнаць ЗША не толькі па аб'ёму вытворчасці сельскагаспадарчых прадуктаў, але і па вытворчасці малака, масла і мяса на душу насельніцтва. У вырашэнні гэтай задачы вядома месца належыць нашай Саветскай Беларусі, асабліва ў павялічэнні вытворчасці мяса і малака. Гэта абавязвае нас патрыць свае намаганні для забеспячэння выканання намечаных партыяй і падтрыманых усім народам планаў. Наглядзячы ні на якія цацкасы, гэтыя планы будуць выкананы.

Таварышы! Мы ганарымся дасягненнямі нашай рэспублікі і ад душы дзякуем роднай Камуністычнай партыі і Саветскаму ўраду за высокую ўзнагароду, за высокую ацэнку зробіў нашай працы. Але мы добра разумеем, што беларусы зробіў яшчэ даўка не ўсё, што ад іх патрабуецца. У нас не выкарыстаны яшчэ вялікія магчымасці і рэзервы для далейшага магутнага развіцця прамісловы і сельскагаспадарчай вытворчасці. Нашы звылы і фабрыкі могуць даваць на тых жа вытворчых плошчах больш вырабаў, больш дзяржавы і лепшай якасці. Нашы калгасы і саўгасы могуць і павінны даваць народу значна больш прадукцыі, чым яны даюць цяпер. Нам трэба ўмець накіроўваць і выкарыстоўваць творчую энергію і актыўнасць мас.

Велічныя перспектывы развіцця нашай краіны ў надыходзячым самігоддзі натхняюць працоўных нашай рэспублікі на новыя працоўныя подзвігі. Амбураваўчы гэтым даклада таварыша М. С. Хрушчова на XXI з'ездзе партыі і матэрыялы снэжанскага Пленума ЦК КПСС, яны завуляюць, што прыкладуць усе сілы і ўмелства да таго, каб паспяхова выканаць намечаныя партыяй планы.

Высокая ўзнагарода, якой удасноена наша рэспубліка, наклдае на нас—рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыю—на ўсіх працоўных Беларусі асабліва адказнасць і абавязак працаваць яшчэ лепш, не шкадаваць сіл і энергіі, ведаў, апраўдзяць надзеі, якія ўскладаюць на беларускі народ Камуністычная партыя Саветскага Саюза і Саветскі ўрад.

Дазвольце ад вашага імя, ад імя працоўных горада Мінска і ўсяго беларускага народа залюбіць Ленінскі Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Саветскага Саюза і Саветскі ўрад у тым, што працоўныя Саветскай Беларусі яшчэ цясней згуртуюцца

па пад ленынскім сцягам нашай партыі і аддадуць усе свае сілы, уся сваю энергію вялікай справе будаўніцтва камунізма ў нашай краіне.

Нахай жыць братняя дружба народаў нашай краіны—крыніца сілы і магутнасці вялікага Саветскага Саюза!

Нахай жыць Саюз Саветскіх Сацыялістычных Рэспублік—апра міру ва ўсім свеце!

Слава Камуністычнай партыі Саветскага Саюза, якая вядзе саветскі народ да камунізма! Ура!

Па плошчы працягнецца дружнае «ура!», грываць апладысменты ў гонар роднай Камуністычнай партыі і Саветскага ўрада, у гонар вялікай сацыялістычнай Радзімы.

Выступае стальяр Мінскага аўтамабільнага завода тав. Д. І. Барашкін.

— З вялікай радасцю,—гаворыць ён,—адзначае беларускі народ сваё нацыянальнае свята—40-гадзе Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі. Нельга перадаць словамі радасць таго, што свята наша супала з паспяховым залупкам першай касмічнай ракеты ў бок Месяца. Гэта новае велізарнае дасягненне нашай Саветскай Радзімы і яе народа.

За 40 год свайго існавання непарушальна змянілася і развіццела наша Саветская Беларусь. Вялікі змены ў жыцці беларускага народа можна бачыць на прыкладзе нашай сталіцы—горада Мінска. Ён стаў горадам буйнай прамісловасці, цудоўных дамоў і панаў, прыгожых вуліц і плошчаў. Беларускі народ дабіўся вялікіх поспехаў дзякуючы напружанай працы. Вялікую дзякуючую нам акалілі братні народы Саветскай краіны. Разам з імі пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі мы ўпаўняе ідэям да камунізма.

Аўтавазоды, які ўсе працоўныя Беларусі, з пачуццём радасці сустралі вестку аб узнагароджанні Беларускай ССР другім ордэнам Леніна. Разам з усім беларускім народам мы ад усяго сэрца дзякуем нашай роднай Камуністычнай партыі і Саветскаму ўраду за высокую ацэнку нашай працы.

Велічная праграма новай сямігодкі, узнагароджанне рэспублікі другім ордэнам Леніна абавязваюць кожнага з нас працаваць яшчэ лепш, павышаць прадукцыйнасць працы, больш поўна выкарыстоўваць рэзервы вытворчасці. Мы, аўтавазоды, будзем усямерна развіваць рух за стварэнне брыгад камуністычнай працы.

Я, як стальяр, абавязваюся ў першы год сямігодкі на тым жа абавязванні павялічыць выпуск сталі на 20 працэнтаў і эканоміць кожны месяц 20 тысяч кілават-гадзін электраэнергіі.

Дазвольце мне ад імя рабочага класа рэспублікі залюбіць родную Камуністычную партыю і Саветскі ўрад у тым, што працоўныя Беларусі і ў далейшым будучым у першых радах будаўнікоў камуністычнага грамадства.

Нахай жыць Саюз Саветскіх Сацыялістычных Рэспублік!

Нахай жыць Камуністычная партыя Саветскага Саюза і яе Ленінскі Цэнтральны Камітэт! (Апладысменты).

На трыбуну старшыня калгаса імя Калініна Мінскага раёна тав. І. С. Градоўкін. Ён гаворыць:

— Калгаснае сялянства разам з працоўнымі ўсёй Беларусі, адзначаючы слаўныя збылі і ўзнагароджанне рэспублікі ордэнам Леніна, перажывае радасныя, хвалюючыя дні. Мы бачым, які слаўны шлях барачы і перамог прайшоў беларускі народ у братняй самі саветскіх народаў пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі. Наглядзячы на цяжкія раины вайны, прамісловасці, сельскай гаспадарка, навука і культура рэспублікі дасягнулі вялікіх поспехаў. Павялічыліся новыя галіны прамісловасці. На калгасных палях працуюць дзесяткі тысяч трактараў, камбайнаў і іншых машын. Намогта ўмацавалі сваю эканаміку калгасы, павысілі матэрыяльны і культурны ўзровень жыцця сельскіх працаўнікоў.

Асабліва вялікі змены ў калгаснай вытворчасці адбыліся за апошнія пяць год. Гэта відаць на прыкладзе нашага калгаса «Калі ў 1953 годзе мы атрымалі на сто гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў 55 цэнтнераў малака, то цяпер—330 цэнтнераў. Грамовы даход урос з 600 тысяч рублёў да двух з паловай мільянаў рублёў».

Калгаснае сялянства добра ведае, што гэтыя дасягненні—вынік мудрых рашэнняў перасяўскага Пленума ЦК КПСС і наступных рашэнняў партыі. Гэта яны развалілі ініцыятыву і творчую энергію калгасных мас. Вось чаму мы пазалі жыць лепш і веселей. Вось чаму першае слова любові і павагі мы прыносім роднай Камуністычнай партыі і яе Ленінскаму Цэнтральнаму Камітэту.

Дарагі Мікіта Сяргеевіч! Дазвольце залюбіць Вас і ў Вашай асобе Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі, Саветскі ўрад, што калгаснае сялянства ажыццявіць гістарычны раліны партыі, будзе яшчэ больш настойліва змагацца за пабудову камунізма ў нашай краіне.

Нахай жыць вялікая Камуністычная партыя Саветскага Саюза—натхніцель і арганізатар усіх нашых перамог! (Апладысменты).

Выступае прэзідэнт Акадэміі навук БССР тав. В. Ф. Курп'явіч. Ён гаворыць аб вялікіх поспехах, дасягнутых беларускім народам у развіцці навуцы і культуры, аб вялікім укладзе, які ўносіць беларускія вучоныя ў развіццё саветскай навуцы.

— За прабытоўны 40 год,—гаворыць прамоўца,—дзякуючы клопам партыі ў Беларусі створана звыш 80 навуковых устаноў, 25 вшышчых навуковых устаноў, у якіх працую больш чым 6 тысяч навуковых супрацоўнікаў. Падрыхтаваны навуковыя кадры, створаны шматлікія, добра аснашчаныя навукова-даследчыя інстытуты і ВНУ. Трэба ўспомніць, што да рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі не было ні адной вшышчай навуковай установы. У навуковых установах—даследчых станцыях працаваў усяго 10—12 навуковых работнікаў.

Вялікія і агульнапрызнаныя дасягненні саветскай навуцы ў даследаванні атамнага ядра, реактыўнай тэхніцы, электроніцы, у мірным выкарыстанні атамнай энергіі і іншых галінах навуцы. Беларускія вучоныя не засталіся ў баку ад агульнага развіцця крутога ўдому саветскай навуцы. Намі выкаваны важныя дасягненні, унесены істотны ўклад ва ўдасканаленне вытворчых працэсаў, выкаваны вялікія дасягненні ў галіне оптыкі, металаў матэматычнага аналізу, па важнейшых пытаннях фізіялогіі, адкрыты буйнейшыя месца надражджэнні каменных і калійных солей і іншых карысных выкапняў.

Велічныя перспектывы адкрываюцца ў развіцці эканомікі, культуры і навуцы ў гэтым сямігоддзі. У бліжэйшым будучым мы спадзеваем ўключыцца ў даследаванні над атамным ядром, для чаго ствароём аперыментальную базу, навуку развіццё даследаванні фізікі нэўрага педэ і паўправаднікоў! Мы маем намер дабіцца магутнага ўдому біялагічных навуц, якія з'яўляюцца асновай для развіцця сельскай гаспадаркі і медыцыны.

Дарагі таварышы! Да 40-й гадавіны з дня стварэння Беларускай Саветскай Сацыялістычнай Рэспублікі намерна вырасіць нацыянальныя кадры работнікаў культуры, яе цэнтральная навуковая ўстанова—Акадэмія навук БССР. Навуковыя супрацоўнікі акадэміі ганарача давер'ем і падтрымкай партыі і ўрада, беларускага народа і гатовы аддаць усе свае сілы і ведаў для вырашэння навуковых праблем, выстаўляемых будаўніцтвам камунізма.

Горача, ад самага сэрца мы вітаем Вас, дарагі Мікіта Сяргеевіч, ад усяй душы жадаем Вам добрага здароўя на многія гады. Нахай жыць Камуністычная партыя Саветскага Саюза і яе Цэнтральны Камітэт!

Нахай жыць Саветскі ўрад! (Апладысменты).

Горача і ўхваляючы гаварыла на мітынг студэнтка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна тав. Ю. Я. Жада.

— Сёння,—сказала яна,—на ўсёй нашай роднай Беларусі, ад сівай Беларускай да блакітай Дзвіны, над слаўным Нбчанам і старажытным Дняпром гарача чарвоныя флагаў, звіняць шчаслівыя песні. Сёння нашай маці—Беларускай ССР і яе сяцяганосцу КПБ—40 слаўных год. Гэта радаснае, гордае свята для кожнага беларуса: і для таго, хто будаваў сацыялізм у перадавыя перыяды, і для таго, хто са славай прайшоў да Берліна, і для таго, хто цяпер пакарае цаліны, і для таго, хто толькі выбірае шлях у жыцці. Разам з намі намі робіць сякуючы нашы родныя браты—народы ўсяго Саветскага Саюза, якія з'яўляюцца—і ў мірнай працы, і ў грознай барацьбе прыходзілі нам на дапамогу.

Яшчэ больш радасна з'яўляецца гэтак свята таму, што напярэдадні яго наша родная Камуністычная партыя, наш Саветскі ўрад узнагародзілі Беларусь другім ордэнам Леніна.

Мы, моладзь, вырасілі пад шчаслівым сонцам Саветскай ўлады. І для нас Беларусь—гэта гора магутных самавазлаў, навуковых станкоў, прыгожых дэманіў, цудоўных панаў і музеяў. Для нас Беларусь—гэта краіна шырокіх калгасных ніў, поўных залатога зэрна снэжнай, цудоўных слаў. З калгасі да нас, маладых, прышоў права смеласці і чарчці, спынаў і кахань, працаваць і дмаць поўнымі грудзямі. Нашы бачкі завалалі нам гэтак права сваёй крывёю ў грозных баях за шчасце і свабоду, сваімі працоўнымі рукамі яны стварілі ўмовы для шчаслівага і радаснага жыцця, і мы павінны памятаць аб гэтым, мы абавязак працаваць, справіма адказаць на вялікія клопаты аб нас.

І сёння я маю гонар заявіць, што наша моладзь старанна вучыцца, што яна заваявала павягу ўсяго народа на ўборцы шчыніцы ў далёкім Казахстане, што яе рукі ўкладвалі цапны ў будынікі новых палацаў Мінска, ставілі палаткі для будаўнікоў Палацага нафтапрапаручага зарода, уключалі рублікіні Вавілейскай ДРЭС, будуноў Староцінскі калійны камбайн.

Мы вліяемся табе, наша родная партыя, наш слаўны саветскі народ, наша дарагія Беларусь, што ўвесь запал камсамольскіх сэрцаў, уся сіла маладых рук, уся адвага ўважлівых мар адзавімі барацьбе за шчасце працоўных, за справу Камуністычнай партыі, ад камунізма. І за ўсёмі шляхі ў будучыню, яе прэч імі і шчасліва жыць, працаваць, спынаў і кахань мы гаворым нашай любімай Камуністычнай партыі, нашай Радзіме сваё велізарнае, шчырае дзякуй. (Апладысменты).

Цэла сустраці прысутнымі, на мітынг у вялікай прамовай выступіў Першы сакратар ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў ССРР таварыш М. С. Хрушчов.

Тав. М. С. Хрушчов павінаваў працоўных рэспублікі з 40-гадзем БССР, Кампартыі Беларусі і ўзнагароджаннем рэспублікі другім ордэнам Леніна і жадаў беларускаму народу новых поспехаў у развіцці прамісловасці, сельскай гаспадаркі і культуры.

У сваёй прамоўе тав. М. С. Хрушчов спыніўся таксама на пытаннях міжнароднага становішча. Ён адзначыў, што міралюбіва палітыка Саветскага Саюза сустракае ўсеагульную падтрымку і адабранне прагрэсіўных сіл ва ўсім свеце. Тав. М. С. Хрушчов сказаў, што за апошнія гады намерна ўзрос аўтарытэт Саветскага Саюза і ўсіх краіў сацыялістычнага лагера, якія выступаюць за ўмацаванне міру і бяспекі народаў.

У заключныя словы прамовай, выслуханай у велізарнай увазі ўдзельнікамі мітынгу, тав. М. С. Хрушчов абвясціў адрапіў ў гонар вялікага саветскага народа, саветскіх вучоных, канструктараў і рабочых, якія прымалі непасрэсны ўдзел у стварэнні і залупку першай у свеце касмічнай ракеты, у гонар слаўнай Камуністычнай партыі Саветскага Саюза—натхніцеля і арганізатара гістарычных перамог народаў нашай краіны.

Мітынг аб'яўляецца закрытым. Радавоныя воідкі: «Слава Камуністычнай партыі Саветскага Саюза!», «Нахай жыць Ленінскі Цэнтральны Камітэт нашай партыі!». Усе спынаюць партыйныя гімні «Інтэрнацыянал».

(БЕЛТА).



Піянеры гор. Мінска падносяць таварышу Мікіце Сяргеевічу ХРУШЧОВУ букеты жывых кветак. Фота Л. Папковіча, У. Дагаева, Л. Эйдзіна.

Прыём у гонар 40-годдзя Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі

4 студзеня Цэнтральны Камітэт КП Беларусі, Праўдзіум Вярхоўнага Савета БССР і Савет Міністраў БССР наладзілі прыём у гонар 40-й гадавіны з дня ўтварэння Беларускай Саветскай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі.

На прыёме прысутнічалі Першы сакратар ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў ССРР тав. М. С. Хрушчов, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі тав. К. Т. Мазураў, Старшыня Савета Міністраў БССР тав. М. Я. Аўхімовіч, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета БССР тав. В. І. Казлоў, сакратар ЦК КПБ тав. П. Я. Кісялёў, Ф. А. Сурганав, Ц. С. Гарбуноў, Д. Ф. Філімонаў, кандыдаты ў члены Беларускай вайскай акругі, Маршал Саветскага Саюза тав. С. К. Цімашанка, намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР тав. І. Ф. Клімаў, А. І. Золуў, старшыня Рэспубліканскага савета прафсаюзаў тав. І. М. Макараў, загадчыкі аддзелаў ЦК КПСС тав. У. Н. Малін, Л. Ф. Ільічов, галоўны рэдактар газеты «Правда» тав. Н. А. Сапкоў, члены і кандыдаты ў члены ЦК КП Беларусі, члены Рэвізійнай камісіі КП Беларусі, дэпутаты Вярхоўнага Саветаў ССРР і БССР, міністры, кіраўнікі рэспубліканскіх ведамстваў, адказныя работнікі ЦК КПБ, Савета Міністраў і Праўдзіума Вярхоўнага Савета БССР, дзеячы навуцы, літаратуры і мастацтва, старшыя бальшавікі, генералы і афіцеры Саветскай Арміі, перадавікі прамісловасці і сельскай гаспадаркі, будаўнікі.

На прыёме прысутнічалі члены дэлегацыі саюзных рэспублік, якія прыйшлі на ўрачыстасці, прысвечаныя 40-й гадавіне Беларускай ССР і Кампартыі Беларусі. Сярод іх кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў РСФСР тав. Д. С. Палажыскі, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Украінскай ССР тав. Д. С. Каротчанка, кандыдат у члены Праўдзіума ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Латвіі Я. Э. Калібернін, сакратар ЦК КП Узбекістана тав. М. А. Абдуразакаў, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Казахскай ССР тав. Ж. А. Ташаев, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР тав. М. Д. Чубінідзе, Старшыня Праўдзіума Вярхоўнага Савета Азербайджанскай ССР

ПОСПЕХІ АКТРІЯЮЦЬ

На ўсё жыццё запамінаўся адзін эпізод з гісторыі нашага тэатра. У 1930 г. Тэатр імя Янкі Купалы атрымаў запрашэнне выступіць на Усеагульнай алімпіядзе мастацтваў у Маскве, на якой павінны былі ўдзельнічаць лепшыя драматычныя калектывы ўсіх нацыянальных рэспублік Саюза. Выступленне на алімпіядзе было сур'ёзнай падзеяй для маладога творчага калектыву, які налічваў тады ўсяго 10 год свайго існавання.

І вось нарэшце наступіў знамянальны дзень. Затаішы дыханне, у нейкай асаблівай напружанасці моўкі сталі мы, удзельнікі спектакля, за кулісамі, чакаючы свайго выходу на сцэну. Наступіў урачысты момант: заслона адкрылася... І раптам паўстаў нечаканы гом ад апладысмантаў, гледача захапіла неспадзяваным відзішчам. На сцэне ў пошчым палях і пачынаў на ўсё сцэне сваяцкі агенчыні — гэта работніца на шклянках заводзе выдаліла шкло. «Гэта» — так называлася п'еса Р. Робена, якую паказваў тэатр. Выгляд гуты, якая працавала ўначы час, зрабіў моцнае ўражанне на гледача, і апладысменты, мабыць, адносіліся да мастака. Але, стодычы са сцэнай, мы ўспрынялі іх, як нейкае сардэчнае прывітанне, як сабрэўскую падтрымку, заручку поспеху — і нас так гэта ўхвалявала, што мы пачалі радзіна абмяджацца, і слёзы пакаліліся па многіх тварах ад шчасця. Вось як мы, маладыя ў той час актёры, любілі наш родны тэатр, які нас усіх хваляваў гонар рэспублікі, якую мы прадстаўлялі. Шчыры, малоды запал, непарнасць, тая поўная аддача, з якой дзейнічалі маладыя беларускія актёры на сцэне, захапілі гледача, і апладысменты ў канцы спектакля былі гучныя, аднадушныя і, як кажуць, пераходзілі ў авіяцыю. Спектакль быў вышнім і гледачом і друкам вельмі высока. Журні алімпіяды адзначылі: «Першы Беларускі дэяржаўны тэатр з'яўляецца яшчэ доказам бурнага росту беларускай нацыянальнай культуры, якая здолела пасля вострага рэвалюцыйнага атрымаць магчымасць развіцця».

Гэты поспех акрыліў калектыв тэатра, і ён пачаў з ішч большым захваленнем змагацца за новыя перамогі, ствараючы значныя на сваёй ідэяй і мастацкай вартасці спектаклі. Расло мастацтва актэраў і рэжысёраў, расла агульная культура тэатра. І яшчэ праз 10 год — у 1940 г. на першай Дзякадзе Беларускага мастацтва ў Маскве тэатр прадэманстраваў высокі ўзровень мастацтва.

Да вялікай народнага свята — 40-годдзя Беларускай ССР — тэатр прышоў, займаючы пачэснае месца сродку лепшых мастацкіх калектываў свайго рэспублікі і ўсяго Саюза.

Успамінаецца тое незвычайнае ўражанне, якое зрабіў тэатр у час гастролю ў 1955 г. у Польшчы. Прадэстаўніў друку і работніку культуры адкрыта прызналі, што беларусы валодаюць драматычным тэатрам такой культуры, на сцэне якая на-мастанку ўвабляюцца сучасныя п'есы, класічныя рускія і замежныя творы. Узнагароджаны Савецкай Беларусі другім ордэнам Леніна ўхвалявала да глыбіні душы работніку тэатра. Гэта вялікая ўзнагарода ўлікае ў нас новыя сілы і жадае аддаць усю сваю энергію і талент на служэнне народу.

В. ГАЛІНА,
народная артыстка БССР.

Хвалюючыя сустрэчы

Самалёт узляў у Унукаўскага аэрадроме і ўзяў курс на Кіеў. Настрой прыўзняты, чутны жарты, смех. Наперадзе — Сафія, куды ляшчы нава дзедзіна для ўдзелу ў Тыдні Беларускай музыкі ў Балгарыі. Пасадка ў Кіеве, потым у Адэсе, у Бухарэст, і вось, нарэшце, Сафія. На аэрадроме нашу дэлегацыю сустракалі прадстаўнікі Таварства балгар-савецкай дружбы, Саюза кампазітараў Балгарыі. Серод супракачючых былі кампазітар Тодар Папоў, Філіп Купеў, Добры Хрыстаў, Сяброўскія поціскі рук. Твары супракачючых свеціліся ветлівасцю, шырава радасцю — мы прыхалі ў краіну нашых добрых сяброў.

Першы нашы ўражанні аб музычнай Балгарыі былі звязаны з Народнай операй, на спектаклі якой мы пабылі ў той жа вечар. Ішла народная музыкальная драма Мурскага «Баяры Галушчы». Спектакль пастанавіў савецкі мастацкі тэатр пастаноўшчык заслужаны дзеяч мастацтва РСФСР Яўгені Сакоўнін, мастак Васіль Луцкі, балетмайстар — заслужаны дзеяч мастацтва ТССР Мікалай Хофін. Дыржыраваў спектаклем лаўрэат Дзімітраўскай прэміі Атанас Маргарытаў, рэжысёр — лаўрэат Дзімітраўскай прэміі Іл. Іваню.

Спектакль Сафійскага опернага тэатра пакінуў моцнае ўражанне. Цудоўны Барыс у выкананні выдатнага беларускага спевака, народнага артыста рэспублікі Хрысто Брамабрава. Выдатна іграе М. Папоў, які стварыў вобраз князя Шубскага. Найдобра засталіся ў памяці выканаўцы партыі Саманазына (Тр. Ваташкі), Марыны (С. Патрова), Варлаама (заслужаны артыст П. Елмзаў), Карчмаркі (Ярданка Дзімчава).

«За лясамі дрымучымі»

Да сёдняга юбілею 40-годдзя БССР Камуністычнай партыі Беларусі Тэатр юнага гледача паказаў прэм'еру па п'есе маладзёва беларускага драматурга А. Вольскага і П. Макаля «За лясамі дрымучымі». Спектакль паставілі галоўным рэжысёрам тэатра Л. Мазалеўскай. Мастацкае афармленне І. Пешкура. Музыка да спектакля напісаў малады кампазітар Я. Глебуў.

У галоўных ролях заняты артысты Э. Шамякіна, Л. Міхайлаў, П. Ротар, Л. Шімафеева, Ул. Говар-Бандарэчка, А. Бяляў, П. Дубашынскі і інш.


У тэатры — калгаснікі

Нядаўна група калгаснікаў сельсаветаў «Маладая гарыня» Брэсцкага раёна ў складзе 30 чалавек наведвала Тэатр імя Ленінскага камсамолу ў Брэсце і прагледзела спектакль «Кветка шчасця».

За апошні час у тэатры пабыла звыш 700 калгаснікаў. Яны бачылі спектаклі «Тайфун», «Брэсцкая крэпасць», «Люды, якіх я бачыў» і шмат іншых.

Часта бываюць у тэатры калгаснікі сельсаветаў «Беларусь», імя Крупскай, «Патрыятыкі», «Скраса Брэсцкага раёна».

М. САМАЛЮК.



У Старобіскім раёне на працягу 40-годдзя БССР і XXI з'езду КПСС адкрыта ў Прусі міжкласная музычная школа, у якой займаецца 60 вучняў з калгасаў «Чырвоны пушчаў», імя Сталіна і іншых населеных пунктаў раёна.

На здымку: выкладчык па класу баяна Л. Царык займаецца з вучнем І. Смыкавым.

і інш. Прымяня было ўбачыць на сцэне Віргінію Папоў (у партыі Федара), якая некалькі год назад гастролявала ў Мінску.

Выдатны галас, цудоўны аркестр, яркія дэкарацыі — усё паказвае ўражанне высокага професіяналізма, вялікага, сапраўднага мастацтва. Потым нам пачыналі шчыра паважаць у выдатным тэатры Народнай оперы і вышнім балетам «Змей і Яна». Музыка гэтага балета твора іпісана маладзёмі балгарскім кампазітарам Зараўка Манюлавым, выхаванцам Дзяржаўнага кансерватыва. Ён стварыў балет «Змей і Яна» на матэрыяле балеты свайго бацькі, вядомага кампазітара Хрыста Манюлава (памер у 1953 г.). Разам з лібрэцістам Стэфанам Савоевым З. Манюлаў напісаў новы твор (дапоўнены рад карцін, перапрацавана старая і напісана новая музыка).

Мы з цікавасцю глядзелі гэты балгарскі балет, у якім гучала дзвенячая тэма народнай казкі: баршба цемры, злік сіл, уладанне злата і прыгажосці, імкненнем да шчасця і святла. Выкананы партыі трох галоўных герояў балеты — Л. Калікоза (Яна), Ас. Гаўрылаў (Змей), Кр. Янска (проста сельскі хлопек Янска), які і ўвесь ансамбль балеты, зрабілі на нас вялікае ўражанне.

Потым мы пачалі знаёміцца з Сафіяй. Гэта цудоўны горад, архітэктурны якога сумашчэка манументальныя сучасныя збудаванні са старажытнымі помнікамі. Дзень за днём мы хадзілі па тэату гораду і кожны раз тут адкрывалі нешта новае. Велічы будынак Савета Міністраў Балгарыі, універсальны магазін, граві-атэль «Балкан» (у якім размяшчалі нашу дэлегацыю) — усё гэта ўзоры новай архітэктуры, гэта новая Сафія з яе святлымі, прыгожымі дамамі, шырокімі вуліцамі і бульварамі. У Балгарыі беражліва шануюць памяць рускага воіна, які вызваляў краіну 800 год назад ад шматгадовай турэцкай інаволі. Мы бачылі «Помнік вызаліцелю», узведзены 50 год назад, «Доктарскі помнік», на белых каменных бліжках якога высечаны імяні 328 рускіх урачкоў і санітараў, якіх загінулі ў руска-турэцкай вызваленчай вайне. Бачылі цудоўныя будыні Народнага тэатра драмы, храма Аляксандра Неўскага, царквы св. Сафіі. Ва ўнутраным двары граві-атэля «Балкан» знаходзіцца старадаўні помнік Сафіі — царква св. Георгія, пабудаваная ў IV стагоддзі.

У канцэртнай зале «Балгарыя» адбылося адкрыццё Тыдні Беларускай музыкі. З прывітанніамі на ім выступілі міністр асветы і культуры Жыўка Жыўкаў, рэктар Сафійскай кансерватыва, заслужаны артыст рэспублікі кампазітар Весілін Станяў, скартар Саюза кампазітараў і народны артыст Філіп Купеў. Ад імя нашай дэлегацыі Я. Цікоцін сардэчна вітаў музычную грамадасць Балгарыі, якая так гарача, дружалюбна прымае пасланцоў Савецкай Беларусі.

А затым пачаўся сімфанічны канцэрт. Аркестр Сафійскай філармоніі вынімаў Пятую сімфонію Я. Цікоціна, сюіту Г. Вагнера, «Калячак» М. Чуркіна пад кіраўніцтвам В. Дуброўскага. У канцэрце прыняў ўдзел Т. Ніжнікаў і Л. Бражнік. Ужо на гэтым першым канцэрце, таксама як і на ўсіх астатніх, мы адчувалі, як любяць і разумеюць нашы беларусы.

У Старобіскім раёне на працягу 40-годдзя БССР і XXI з'езду КПСС адкрыта ў Прусі міжкласная музычная школа, у якой займаецца 60 вучняў з калгасаў «Чырвоны пушчаў», імя Сталіна і іншых населеных пунктаў раёна.

На здымку: выкладчык па класу баяна Л. Царык займаецца з вучнем І. Смыкавым.

скія сабры музыку беларускага народа, нашу мову, нашу культуру. У Балгарыі няма професіянальных хвалюнаў на шымблах. Таму мы выхваліліся: як сустрачыў нас выступленне, як прымуць нашу праграму? А праграму мы склалі разнастайную: хацелася паказаць усё магчымасці нашага нацыянальнага інструмента.

Незвычайным было для нас само выданне канцэрта: яго нумары не абдуліліся (яны былі надрукаваны ў праграме). Мы ігралі творы І. Жынонкіна, М. Чуркіна, Я. Глебава, І. Дунаеўскага, П. Чайкоўскага, А. Хачатуряна.

Слухачы былі зацікаўлены разнастайнасцю рэпертуару, які выконваўся на народных шымблах. Калі мы пачалі выконваць «Танец з шымблямі» Хачатуряна, зала выбухнула апладысмантамі, і нам давялося іграць пад іх «акампанементам». Згодна патрабаванням публікі давялося іграць рад твораў звыш праграмы. Прыемным і нечаканым супярэкам для беларускіх слухачоў было выкананне на шымблах «Менуэта» Панчо Владзірава.

У наступныя дні пачалася гастроўная паездка найвай брыгады па гарадах краіны. Паўднёў — другі па велічыні горад Балгарыі — выдатны прамысловы цэнтр, размешчаны ў даліне ракі Марнісі вакол трох славуных узгоркаў. На адным з іх знаходзіцца помнік старажытнасці — «Стары горад». У некрэнатум выглядае захаваліся тут вузкія вулічкі, дамы, рэчы хатняга ўжытку. «Старому гораду» некалькі стагоддзяў.

Не дзаяжылі 25 кіламетраў да горада Палеўны, наведвалі парк балгар-рускай дружбы «Генерал Лаўрэнт», у гэтым населеным пункце, які называецца Горны Дубнік, у 1877 г. адбыўся адзін з выдатных бабў вываленчай вайны. У гонар перамогі рускіх воінаў на гэтым месцы ўзведзена многа помнікаў і братніх магіл. Узвучылі беларускі народ пасаліў цудоўны парк, дастойны памяці рускіх герояў, які аддаў сваё жыццё за перамогу Балгарыі.

У Палеўне — зноў камерны канцэрт, гарачыя сімфанічныя слухачы. Яны шчыра аплаўдзюць Т. Ніжнікава, Л. Бражніку, В. Жубініска. Наступны канцэрт адбыўся ў Русе. Гэта лагранічны горад. Тут прасідуць Дунай пабывалі многі вядомыя беларусы.

Балгары называюць Варну сваёй чарнаморскай красавіцай. Гэта жамчужына беларускага ўзбярэжжа Чорнага мора — адзін з самых старажытных гарадоў краіны. Ёе гісторыя налічвае 25 стагоддзяў!


У Варне адбыўся апошні сімфанічны канцэрт Тыдні Беларускай музыкі.

Сафія. 4 снежня. Спідометры машыны, на якіх мы вырнуліся ў сталіцу Балгарыі, паказвалі, што мы праехалі больш 1500 кіламетраў. Многа ўражанняў, многа незабўных сустрэч і разоў!

На працягу адзёду беларускіх артыстаў з дружалюбнай краіны быў наладжаны ўраваў прыём. Тут мы зноў пачулі словы ўдзячнасці і павагі да нашага народа.

А вечарам мы былі на прыёме ў Таварыстве белгар-савецкай дружбы. Старшыня Таварыства Цола Драгойвава ад імя беларускага народа перадала прывітанне народу Савецкай Беларусі і выказала ўдзячнасць, што дружалюбны сувязі звыш братніх народаў будуюць яшчэ большы манішч і развіццё. Мы вельмі з сабой памятна падарункі Саюза кампазітараў, Таварыства белгар-савецкай дружбы. У кожнага з нас на грудзях гарэў значок, прыколаты рукой Цола Драгойвавай. Словы «Вечнае дружба», накрэсланыя на значку пад вобразамі Леніна і Дзімітрава, мы прывезлі ў сваім сэрцы як сімвал далейшай дружбы і братэрства двух народаў.

В. БУРКОВІЧ,
М. ШМЕЛЬКІН,
лаўрэаты Міжнароднага конкурсу на VI Сусветным фестывалі моладзі.



Выстаўкі ў Маскве ТВОРЫ МАСТАКОЎ 12 КРАІН

У канцы снежня ў Цэнтральнай выставачнай зале Масквы адкрылася выстаўка твораў уяўленага мастацтва савецкіх і замежных краін. Выстаўка пачаўся ў першы пераходны Усеагульнага з'езду савецкіх мастакоў.

На выстаўцы прадстаўлены звыш 2900 твораў 1240 аўтараў з Албаніі, Балгарыі, Венгрыі, В'етнама, ГДР, Кітая, Карэі, Манголіі, Польшчы, Румыніі, Савецкага Саюза і Чэхаславакіі. Тут экспанаваны творы жывапісцаў, скульптараў, графічных лістаў. Рад краін паказвае таксама мазаіку, вітражы, табеліны.

Паводле ўмоў выстаўкі, на ёй могуць быць прадстаўлены творы паўнацэннага перыяду. Аднак большасць краін экспануе ў асноўным творы апошніх год. Многа новага ў раздзеле Румыніі, Кітая. Упершыню нашы гледачы і мастацка грамадасць змогуць шырока пазнаёміцца з работамі мастакоў Албаніі і В'етнама. Сярод удзельнікаў многа моладзі. Асабліва ў гэтых адносінах трэба адзначыць раздзел мастацтва Карэі і Манголіі.

Сярод мастакоў, творы якіх экспанаваны, можна назваць многія буйныя імяны, шырока вядомыя за межамі сваёй краіны. Гэта албанскі скульптар Адмэ Паскалі і скульптар

Лазар Нікола — лаўрэат рэспубліканскай прэміі за бюст Скандэраберга, жывапісец Н. Займі і інш., старэйшы белгарскі аўтар мастацтва — скульптар А. Ніколаў, жывапісец Б. Дзімітраў-Майстора, пейзажыст А. Мутафаў. У раздзеле венгерскага мастацтва экспануюцца творы Ж. Кішпаўлі-Штрэбля, Э. Дамалоўскага, Д. Качеяна, П. Патоці. В'етнам знаёміць нас з творамі аднаго з буйнейшых майстроў краіны Чан Ван Кана, які ўзначаліў выставачны камітэт в'етнамскага раздзела на маскоўскай выстаўцы, а таксама з выдатнымі жывапісцамі па лану Нгуенан Ван Ші, Туйн Ван Тхуанам, Фан Ке Аям і многімі іншымі.

Усім вядомы імяні мастраў Фрыц Крэмэр, Отта Навель і польскія мастакі Ксаверы Дуікоўскі і Ян Шыбіц, якія таксама з'яўляюцца ўдзельнікамі выстаўкі. Кітайскія таварышы экспануюць на выстаўцы каля 70 твораў жывапісца «Гохау». Сярод іх работы класікаў гэтага жывапісца Цзі Бай-шы, Сой Бэйхуна і Хуан Бін-хуна. У гэтым пераліку імя таленавітых мастакоў не гаворыць карыскага мастака Сен У Дама і мангольскага Ачына Цэвэжэва.

Прадстаўнікі і творы румынскіх мастакоў: Карнеліу Баба, Іона Жыла, творы старэйшых майстроў гэтай краіны К. Мэдры, М. Бунеску, Л. Грыгарску, а таксама работы шырока вядомых чэхаславацкіх мастакоў Макса Шаўбінска і Карала Пакорпапа.

Ужо гэты невялікі пералік імя паказвае, наколькі шырока гэта першая мастацкая выстаўка сацыялістычных краін, якая ўключае ў экспазіцыю творы першых класных мастакоў нашага часу.

Экспазіцыя польскага раздзела раскрывае асноўныя напрамкі ў сучасным мастацтве гэтай краіны, а ўсё яго складанасці і супярэчлівасці.

У здым выстаўка з'яўляецца дэманстрацыя поспеху рэалістычнага мастацтва, аднастаў светлагораду і творчага метадку мастакоў сацыялістычных краін.

Выстаўка і абмеркаванне яе твораў павінны пераканаць прагрэсіўную грамадскую думку замежных краін у тым, што будучае належыць рэалістычнаму мастацтву.

На выстаўцы ўдзельнічаюць беларускія мастакі З. Азгур, А. Бембель, Я. Зайшаў, К. Касмачоў, В. Паліччук, М. Савіцкі, В. Цірка.

С. ШУБ.

Рукамі дзяцей

Асены вечар. Вуліца. У вокнах дамоў гарыць святло. Па вуліцы ідуць рабочыя. Праз плячю ў іх — вітніцы. Нам не відаць твараў бачных людзей, але мы добра бачым іх мужныя, валавыя посты. На рукавах у іх чырвоныя павязкі. Вось яны абідуць дом з абшаранай паглай. На сцене дома — вялікі аркуш паперы: «Дзярж аб міры». Гэта ідзе па гораду рабочы патруль. Так і назваў аўтанамістальнаго хлопчык Мікола Пятасяў у Мінску свайго малюнка — «Рабачы патруль».

Які экспануецца ў Маскве на Усеагульнай дзіцячай выстаўцы.

Есць добрыя традыцыі — кожны год у снежні, на працягу развіцця на са старым і сустрачы новага год, адкрываюць у сталіцы нашай Радзімы Маскве выстаўку творчасці дзяцей. Селега на выстаўку ў Маскву праслана з усіх савецкіх рэспублік каля п'ятнаці тысяч работ чатырох тысяч дзяцей. Пасля адбору экспануецца звыш тысячы твораў жывапісцаў, скульптараў, дэкарацыйна-прыкладнага мастацтва 800 аўтараў. Упершыню прадстаўлены работы дзяцей з Народнай Рэспублікі Балгарыі, Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, Нарвегіі і Фінляндыі.

Багата пейзажаў, нацюрмортаў, тэматчных малюнкаў, выкананых

акварэляю, маслам, каларымі алюкамі. Хоць малюнк дзіцей звычайна не ўдзячна неадназначна, але колькі ў іх спекасі, жышчы, непарэнага вымушлена пачуццў!

Значнае месца займае на Усеагульнай выстаўцы выяўленчае творчасць беларускіх дзяцей. Тут паказана каля 60 работ, выкананых 35 дзіцячымі.

Гледачы спыняюцца ля сталаў, дзе экспануюцца малюнк Яўгена Баткова «Зіма», «Кад традыцыйнага прыпынку», «Нацюрморты», «Калія жэстравы, Мікола Жаробіла «Гарадскі пейзаж», Валерыя Андрушына «Калія кінатэатра», Міколы Руміна «Нацюрморты», Уладзіміра Ткачова «У парк», Сяргея Хакевіча «Вясковая вуліца», Ірыны Лобан «На пераезде», «Калія кіеўска, Уладзіміра Пасчасьева «Вясной у парку», Юрыя Палакова «Галабы», Георгія Дзіюльскага «Крыжак», Геаналія Кучына «Крыжак».

Аўтары гэтых работ займаюцца ў туркут вымушленага мастацтва Мінска Палаца пінараў пад кіраўніцтвам вопытнага педагога С. Каткова, які аддаў дзецям многа год творчай працы.

Добрае ўражанне пакідаюць малюнк савецкіх дзяцей, выкананыя алюкамі: «Дарога», «У полі» Георгія Скірлічэнікі, «Зіма» Уладзіміра Ба-

нават дзікую брыгаду даверы. Праз некалькі дзён мы сустрачым на адным з аб'ектаў Ташану Андрэву. На ёй яна звычайна сядзець спячоўка, але дзіцячыя старанна працавала з пэндзлем. Нават не верылася, што за некалькі дзён можна так авалодалі справай. Яе сабрэўкі Валыціна Карыякова і Кацярына Шуплява таксама чынаў за-кончылі спрэжыню шкоду з дзіцячымі брыгадаў муляраў.

Спарту не ўсё ладзілася як след. Але настолькі, упершыню дзіцячы не схібла перад цяжкасцямі. За кароткі час яна авалодала новай прафесіяй, дапамагла набывць спецыяльнасць свайм сяброўкам. І цяпер брыгаду Марыі ставіць у прыклад іншым.

Многа добрых спецыялістаў падтрымаў за сваё ішч не вялікае жыццё Пятро Зубаў, інструктар муляраў. На будолю ён прыхаў разам з жонкай з Вішэска. Там яны мелі ўсё неабходнае для ішчальскага, радаснага жышчы. Квартэры мелі ў цэнтры горада. Заробкі былі не горш туйтэйшых.

Захвеш быць удзельнікам вялікай, сапраўднай справы — і прыхаў слова, — гаворыць Пятро Антонавіч. — Ну, а за мной і жонка падалася. Дваіх дзіцей пакаліла на аспеку бабўлі.

— Яны не ў крўдзе, — уступіла ў размову Ганна Васільеўна. — Бабуля даглядала дзіцей добра, ды і мы амаль на кожным выхадні ездзім дадому. Вось пабудуем тут новы дом — тады будзем жыць разам.

Муж дапамог жонцы авалодать спецыяльнасцю муляра. І яна, як свяржэжэючы рабочы, цяпер дова прапрацяжыла са сваёй справай. Нядаўна ёй

нават дзікую брыгаду даверы. Праз некалькі дзён мы сустрачым на адным з аб'ектаў Ташану Андрэву. На ёй яна звычайна сядзець спячоўка, але дзіцячыя старанна працавала з пэндзлем. Нават не верылася, што за некалькі дзён можна так авалодалі справай. Яе сабрэўкі Валыціна Карыякова і Кацярына Шуплява таксама чынаў за-кончылі спрэжыню шкоду з дзіцячымі брыгадаў муляраў.

Спарту не ўсё ладзілася як след. Але настолькі, упершыню дзіцячы не схібла перад цяжкасцямі. За кароткі час яна авалодала новай прафесіяй, дапамагла набывць спецыяльнасць свайм сяброўкам. І цяпер брыгаду Марыі ставіць у прыклад іншым.

Многа добрых спецыялістаў падтрымаў за сваё ішч не вялікае жыццё Пятро Зубаў, інструктар муляраў. На будолю ён прыхаў разам з жонкай з Вішэска. Там яны мелі ўсё неабходнае для ішчальскага, радаснага жышчы. Квартэры мелі ў цэнтры горада. Заробкі былі не горш туйтэйшых.

Захвеш быць удзельнікам вялікай, сапраўднай справы — і прыхаў слова, — гаворыць Пятро Антонавіч. — Ну, а за мной і жонка падалася. Дваіх дзіцей пакаліла на аспеку бабўлі.

— Яны не ў крўдзе, — уступіла ў размову Ганна Васільеўна. — Бабуля даглядала дзіцей добра, ды і мы амаль на кожным выхадні ездзім дадому. Вось пабудуем тут новы дом — тады будзем жыць разам.

Муж дапамог жонцы авалодать спецыяльнасцю муляра. І яна, як свяржэжэючы рабочы, цяпер дова прапрацяжыла са сваёй справай. Нядаўна ёй

нават дзікую брыгаду даверы. Праз некалькі дзён мы сустрачым на адным з аб'ектаў Ташану Андрэву. На ёй яна звычайна сядзець спячоўка, але дзіцячыя старанна працавала з пэндзлем. Нават не верылася, што за некалькі дзён можна так авалодалі справай. Яе сабрэўкі Валыціна Карыякова і Кацярына Шуплява таксама чынаў за-кончылі спрэжыню шкоду з дзіцячымі брыгадаў муляраў.

Спарту не ўсё ладзілася як след. Але настолькі, упершыню дзіцячы не схібла перад цяжкасцямі. За кароткі час яна авалодала новай прафесіяй, дапамагла набывць спецыяльнасць свайм сяброўкам. І цяпер брыгаду Марыі ставіць у прыклад іншым.

Многа добрых спецыялістаў падтрымаў за сваё ішч не вялікае жыццё Пятро Зубаў, інструктар муляраў. На будолю ён